

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 178 (2548)
ПЯНАДЗЕЛАН
29
ЛІПЕНЯ
1935 г.
ГОД Выходна XVIII

У адрозненне ад першага туру войн і рэволюцый пролетарыят зараз, калі капіталістычны свет уступае ў новы тур рэволюцый і войн, мае самую надзейную заруку перамогі—магутны Саюз Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік—краіну перамогшага соцыялізма і Комуністычны Інтэрнацыянал, маналітную сусветную партыю комунізма.

(З прывітання VII сусветнага кангрэса Комінтэрна таварышу Сталіну)

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

СПРАВАЗДАЧА АБ ДЗЕЙНАСЦІ ВЫКАНКОМА КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

Даклад тав. ПІКА*)

У сваім дакладзе тав. Пік вытлуміў два вялікія моманты: аб выніках работы выканкома ў перыяд з часу VI кангрэса і аб развіцці партыйнай работы ў секцыях Комуністычнага Інтэрнацыя-

нала. Для большай нагляднасці тав. Пік падзяляе справаздачны перыяд (ад VI да VII кангрэса) на тры этапы ў адпаведнасці з развіццём класовай барацьбы і пераважаннем на кожным этапе пэўных форм рэволюцыйнага руху.

справаздачы, незадаволеных нававаннем манапалістычных трэстаў і банкаў. Паражэнне германскага пролетарыята, — гаворыць тав. Пік, — і ўстанавленне ў Германіі фашысцкай дыктатуры з'яўляецца найбольш буйнай падзеяй гэтых першых гадоў крывіса ў капіталістычных краінах.

«Надзвычай вялікае значэнне мае пытанне, — прадаўжае далей тав. Пік, — ці маглі працоўныя масы Германіі прадухіліць гэту катастрофу? Безумоўна, так. Але для гэтага рабочы клас павінен быў устанавіць адзіны фронт, павінен быў разбіць контррэвалюцыйны фронт соцыял-дэмакраты з буржуазіяй, не павінен быў даць адрачыць сябе соцыял-дэмакратычнай тэорыі, нібыта ў часе крывіса барацьба немагчыма і што неабходна пасіўна перачакаць яе, што бескарнасна выступаць супроць фашызма. Для гэтага рабочы клас павінен быў перайсці ў контрнаступленне супроць капітала... Для гэтага рабочы клас павінен быў не далучыць разгрому і разбруаення саюза чырвоных фратэвіскоў, а павесці справу к аб'яднанню яго з рэйхбанерам (с.-д. баявыя дружыны) і, змяніўшы палітыку апазіцыі, стварыць моцную, баявую рэволюцыйную арганізацыю

пролетарыята. Рабочы клас не павінен быў пасіўна глядзець, як пад кіраўніцтвам Гітлера ўзбройваліся фашысты, а павінен быў прымусіць урад Веймарскай рэспублікі раззброіць фашысцкія банды, канфіскаваць маёмасць іх арганізацый і кінуць у турму іх правадыроў. Рабочы клас не павінен быў прадастаўляць фашыстам магчымасць разгарнуць іх дэмагогію супроць версальскага ярма, а прымусіць урад Веймарскай рэспублікі разарваць версальскі дагавор.

Але рабочы клас Германіі гэтага не зрабіў, а злепа пашоў у сваёй большасці за соцыял-дэмакратыяй, не паслухаўшы пераспяраючага голасу комуністаў. Таму ён вымушан цяпер перажываць жахі фашысцкага пекла. Комуністы Германіі аказаліся бяспільнымі адны прадухіліць гэту катастрофу ад рабочых мас».

Тав. Пік падрабязна прыводзіць далей, што паражэнне рабочага класа ў Германіі прывяло да ўзмацнення ваеннай небяспекі, узмацніла напёс буржуазіі на рабочы клас і сапраўднае ўзмацненню шпёр устанавіць фашысцкі рэжым у другіх краінах. Аднак, у той час як фашысты неспруталі на працоўную Германію, пролетарыяты рату другіх краін

удалосі атрымаць буйныя перамогі. Тав. Пік указвае ў гэтай сувязі на стварэнне Кітайскай сацыялістычнай рэспублікі, падняўшай сцяг выратавання кітайскага народу ад японскага ярма, сцяг народнай рэволюцыйнай барацьбы супроць японскага імперыялізма.

«Але рашучае значэнне для ўсяго рэволюцыйнага сусветнага фронту, — прадаўжае тав. Пік, — мае тая акалічнасць, што якая ў гады, калі шырокія працоўныя масы былі асуджаны капіталізмам на неадзінадушныя бядоты, калі ў Германіі фашызм праціў рабочыя арганізацыі. Совецкі Саюз завяршыў першую пяцігодку, падмаючы з кожным днём добрабыт працоўных. Яперз у гэтых гады ў Совецкім Саюзе соцыялізм канчаткова і беспаваротна атрымаў перамогу, і велізарная большасць насельніцтва краіны ўключылася ў соцыялістычнае будаўніцтва».

Гэта сусветнагістарычная перамога соцыялізма ў Совецкім Саюзе падрыўвае оўсвечную імперыялістычную сістэму, множыць сілы рэволюцыі, падмае значэнне Саюза Савецкага Саюзу як фактара міру, як асновы і апары оўсвечнай рэволюцыі, і ўмацоўвае волю працоўных усяго свету да барацьбы за сацыялізм, за оўсвечную ўладу».

КОМУНІСТЫЧНЫ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ І ЯГО СЕКЦЫІ

Ахарактарызаваўшы прамежак часу паміж VI і VII сусветнымі кангрэсамі Комуністычнага Інтэрнацыянала, як перыяд быстрага росту ўплыў Комуністычных партый сярод мас і перыяд арганізацыйнага і палітычнага ўмацавання Комуністычных партый, тав. Пік падкрэслівае, што гэта ўмацаванне ажыццяўлялася ў працэсе барацьбы супроць прыходу Брандлера — у Германіі, Лоўстона — у ЗША, Чыльбума — у Швецыі і іншых. Аднак, падкрэслівае тав. Пік, ні ў Германіі, ні ў ЗША, ні ў Чэхаславакіі, ні ва Францыі правым апартуністам не ўдалосі павесці за сабой волю і небуць значную частку членаў партый. Толькі ў Швецыі паслядоўнікам Чыльбума ўдалосі раскалоць кампартыю і некаторую частку рэволюцыйных рабочых акалоў ах Комуністычнага Інтэрнацыянала.

«Комуністычныя партыі, — гаворыць тав. Пік, — загартаваліся ў барацьбе супроць прыходу і адкачова ў барацьбе супроць «левых» сектанысцкіх устаноў, якія вядуць да ізаляцыі партыі ад шырокіх мас. У гэтай барацьбе комуністычныя партыі ўмацаваліся, кансалідаваліся і пашыліся на новую, больш высокую ступень».

Перад тварам іхлівага адыходу мас і перад тварам небяспекі пролетарскай рэволюцыі, — гаворыць далей тав. Пік, — буржуазія знарочацца да ліквідацыі японіх астаткаў буржуазных дэмакратычных свабод і ўсіх новазалежных арганізацый пролетарыята, у тым ліку соцыял-дэмакратычных партый і профсаюзаў».

У выніку гэтага наступлення буржуазіі на рабочыя арганізацыі з 67 секцый Комуністычнага Інтэрнацыянала ў капіталістыч-

насаваўным чынам барацьбу супроць наступлення капітала, фашызма і ваіны, стаяць за адзіны фронт, як за такую форму адзіноства, якую можна неадкладна ажыццявіць».

Але недастаткова дабіцца толькі адзіноства дзеянняў, — гаворыць тав. Пік. Рабочыя — за адзіную партыю, але часта яны занадта проста ўаўляюць сабе стварэнне такой партыі, калі ўсе рэволюцыйныя рабочыя аб'ядналіся-б у адной партыі; для гэтага трэба было-б, каб самі масы шырока абмеркавалі праграмныя і тактычныя пытанні і мэты барацьбы. Сапраўды адзіная партыя пролетарыята можа быць створана толькі на аснове адзіноства праграмы, арганіцы і тэстымі».

Далей тав. Пік пералічвае асноўныя недахопы арганізацыйнай работы Комуністычных партый у краінах з легальным рухам асноўны недаход секцыі Комінтэрна заключаецца ў наўжэнні правава з радавымі членамі партыі, што выражаецца, у прыватнасці, у цяжкасці ў партыйных арганізацыях. У нелегальных секцыях арганізацыйны рост моцна тармавіцца палітрэйкімі праследваннямі і правакацыяй. Сіла-там плануе, паводле слоў Піка, нейкая «сектанцкая бо-язь» прытоку былых соцыял-дэмакратычных рабочых».

«Такія адносіны да былых соцыял-дэмакратаў, — гаворыць тав. Пік, — сведчаць аб поўным пераўвоненні пералому, які адбываецца ў соцыял-дэмакратычных масах».

Аб гэтым пераломе сведчыць прыклад нашай аўстрыйскай партыі, якая зараз больш чым на 2/3 складаецца з таварышоў, якія лічце год назад былі ў соцыял-дэмакратычнай партыі, а цяпер з'яўляюцца нелегальнымі, адзінымі і а-

НАРАСТАННЕ НОВАГА УЗДЫМУ РЭВОЛЮЦЫЙНАГА РУХУ

Аналізуючы першы этап, г. зн. этап нарастання новага ўздыму рэволюцыйнага руху, тав. Пік канстатуе, што выканком Комінтэрна быў праў, гаворачы, што развіццё рэволюцыі ў Кітаі, паўстанне ў Індавоніі, гіганцкі міжнародны рух пратэсту супроць кары смерці Сакко і Ванцэці, оўсвечная стачка ў Англіі ў 1926 годзе, лінейныя падзеі ў Вене ў 1927 г. сігналізавалі пачатак новага рэволюцыйнага ўздыму. Гэты ўздым ужо ў першыя месяцы пасля VI кангрэса ахарактарызаваўся даўно забачанай гваліў акалічнасці стачка ва ўсіх краінах Еўропы і ўздымам антыімперыялістычнай і аграрнай рэволюцыі ў Кітаі ўзмацненнем нацыянальна-рэволюцыйнага і рабочага руху ў Індыі. У абставоўцы беспараднага абвестрэння класовай супрацьпастаўленні II Інтэрнацыянал, не глядзячы на рост беспарадоў, стварыў тэорыю «беспарэвіянага развіцця» капіталізма і «агаспадарчай дэмакратыі», ізрацінскую «тэорыю» аб «мірным урастанні капіталізма ў соцыялізм» праз парламенцкую дэмакратыю і кааліцыйныя ўрады».

хаджанні ў буржуазным ўрады. Гэты тэорыям і практыцы комуністычных партый ўсё больш яра і рэзка проціпастаўлялі сваю асобую палітычную лінію, якая караным чынам разыходзіцца ва ўсіх пытаннях з лініяй II Інтэрнацыянала і якая знайшла сваё выражэнне ў тактыцы «клас супроць класа», накіраванай супроць блока соцыял-дэмакратыі з буржуазіяй і разлічанай на ўзрыў гэтага блока».

Тав. Пік падкрэсліў, што пазважэнне тактыкі «клас супроць класа», накіраванае на стварэнне рэволюцыйнага кіраўніцтва эканамічнымі і палітычнымі баямі пролетарыята, умацавала комуністычныя партыі і даю ім магчымасць выступіць перад рабочымі класам у якасці самастойнай сілы ў кіраўніцтве класовай барацьбой, як, напрыклад, у Англіі, ва Францыі, у Германіі».

Так комуністы яшчэ раз, як у 1914 г., выратавалі гошар рабочага руху, гошар соцыялізма».

Тав. Пік канчаткова вынікі гэтых комуністычных партый у адносінах рэфармісцкай профсакавай бюракратыі, адзначаючы даўнашчыны пры прымяненні гэтай тактыкі скажэнні, і асабліва накіравана сцягнуўся на сектанцкіх

ПАВАРОТ СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫХ РАБОЧЫХ У БОК А ДЗІНАГА ФРОНТА З КОМУНІСТАМІ

Тав. Пік з гэтым пераходзіць да азнаміку трэцяга этапу — «павароту соцыялістычных рабочых у бок адзінага фронту з комуністамі».

Тав. Пік з гэтым пераходзіць да ўсіх краінах аказава, паводле слоў таварыша Піка, барацьба ва Францыі. Французскі пролетарыят без роўняў партыйнай прыналежнасці вышаў на вуліцу, каб даць шпёр фашызму, і адіў першае буйнае палітычнае фашызма? П-

босам, і канчатком аб'яднаннем профсаюзаў, юнацкіх, опартыйных, культурна-асветных і іншых арганізацый. Рэфармісцкія лідэры, не глядзячы на ўсе свае старанні, ужо не змаглі паразіваць на гэтым узрыў дэуага адзіноства баяўшых ўсіх пролетарыяў супроць

лізі і «госпадарчай дэмакратыі»,
спрадыжкую «тэорыю» аб «ірышчым
урастанні капіталізма ў сацыялі-
зізм» праз парламенцкую дэма-
кратыю і кааліцыйны ўрад.

РЭВОЛЮЦЫЙНЫ РУХ У ГАДЫ НАИБОЛЬШАГА АБВАСТРЭННЯ КРЫЗІСА

Пераходзіць да другога этапу,
г. зн. «этапу рэволюцыйнага руху
ў гады найбольшага абвастрэння
крызіса», тав. Пік высе агалош-
вае рабочага класа, адзінаства,
гарадскоў дробнай буржуазіі ў на-
кучых капіталістычных краінах,
становішча народаў у ваяванні;
важных краінах ва ўмовах па-
лаўшагага ўвосень 1929 г. су-
светлага эканамічнага крызіса.
Тав. Пік прыводзіць шэраг лічбавы
і фактычны матэрыял аб велічэ-
знай расце беспрацоўя, реакцыі зні-
жэнні зарплат, дэкасаваці дробнай
буржуазіі, аб'ядненні сям-
ліства. Тав. Пік разгортвае кар-
ціну ўзмоцненай падрыхтоўкі ім-
перыялістамі новай вайны, у якой
яны мугаюць выхадзі з крызіса.

«Гэта падрыхтоўка вайны—га-
ворыць тав. Пік—адначасова і ў
першую чаргу накіравана на зні-
шчэнне Савецкага Саюза, як ача-
га, базі і аплоту пролетарскай ре-
валюцыі».

«Але рост рэволюцыйнага ўсід-
му і сімпатыі працоўных да СССР,
з аднаго боку, бяспрыкладнае
агрэбенне мас, палёнае ўображ-
не для новай вайны і арганізацыя
буржуазнай фашысцкай сілы—з дру-
гога боку, паказваюць,—гаворыць
тав. Пік,—што бліжэйца грані-
ёзныя класавыя баі».

«Комуністычны Інтэрнацыянал—
падкрэслівае далей тав. Пік—ука-
заў усім працоўным, што ў Со-
вецкім Саюзе дыктатура пролета-
рыята дэмакратычна беспрацоўе ў
горадзе і паўперым у вёсцы, што
становішча працоўных мас з ко-
жым днём палітпаецца, што ў
Савецкім Саюзе перамог сацыя-
лізм».

Далей тав. Пік падрабязна опи-
няецца на барацьбе комуністыч-
ных партый супроць спроб бур-
жуазіі зваліць армію крызіса на
спрацоўныя масы, на поспехах ко-
муністаў у раздэ краін у арганіза-
цыі магутнага руху беспрацоўных,
у арганізацыі кампартыі і ба-
рацьбы за штодзёныя патрэбы
працоўных мас.

Тав. Пік падкрэслівае, што са-
цыял-дэмакратычная палітыка і
стратэгія паралізавалі баявыя сі-
лы пролетарыята. Аднак, не гле-
дзячы на гэту палітыку сацыял-
дэмакратыі, перадавыя групы пра-
цоўных не раз падымаліся на па-
літычную барацьбу супроць капі-

1914 г., выратавалі гонар рабо-
чага руху, гонар сацыялізма.

Тав. Пік падкрэслівае выхадзі та-
ктыку комуністычных партый у ад-
носінах рэфармісцкай профсава-
най бюракратыі, адназначна да-
пушчаныя пры прымяненні гэтай
тактыкі скажэнні, і асабліва па-
рабачына спыніўся на сектанцкіх
закладах.

Тав. Пік затым пераходзіць да
аналізу трэцяга этапу — «пава-
роту сацыялістычнай рабочых у
бок адзінага фронту з комуніста-
мі».

«Пад уплывам канчатковай і
беспырачковай перамогі сацыялі-
зма ў СССР, з аднаго боку, і звер-
стваў фашызма ў Германіі — з
другага,—саямі тав. Пік,—стала
рушыцца ўся сістэма поглядаў і
святасноўнаў шырокіх мас пра-
цоўных, нягледзячы на верышчых
у моцнасць капіталізма, буржуаз-
най дэмакратыі і ў магчымасць
мірнага развіцця — без рэволюцый
і войн — у напрамку сацыялізма.
Стала рушыцца ідэйная аснова,
на якой была пабудавана ўся пра-
грама і тактыка рэфармісцкіх
партый».

Тав. Пік канстатуе далей, што ў
рэзультате ўстаўлення ў Герма-
ніі фашысцкай дыктатуры ў кала-
сальнай ступені ўзрасла ваенная
небяспека ў цэнтры Еўропы.
Толькі дзякуючы магутнасці і ак-
тыўнай мірнай палітыцы СССР, які
аказаў вакол сабе ўсе сілы, якія
сталіся за мір у капіталістычных
краінах, і дзякуючы яму шы-
рыцца размах антываеннага руху
ва ўсім свеце, удалося да гэтага
часу ўнікаць новай крывавай
бойні. Тав. Пік падкрэслівае, што
перамога фашызма ў Германіі не
толькі не прывала да працяжнай ре-
валюцыі, як прадаказвалі сацыял-
дэмакраты, а, наадварот, ва ўсім
свеце намецілася «тэпэнцыя па-
своранага паспявання рэволюцый-
нага крызіса», як адзначыў 13
планум ВКП(б). Ва ўсім свеце
«ідея штурму шее ў сядомасці
мас», як вызначыў тав. Сталін на
17 з'ядзе ВКП(б). і ў гэтай аб-
станоўцы.—канстатуе тав. Пік,—
перамога сацыялізма ў СССР пе-
рабудоввае погляды мільянаў, ад-
бываецца пералом у настроі шы-
рокіх мас, перш за ўсё ў настроях
сацыял-дэмакратычных рабочых.
Выразнымі гэтага пералому з'я-
віліся, па-першае, стыхійна раз-
гарнуўшыся адзіны фронт між-
народнага пролетарыята ў абарону
лейпцыгскіх вязняў, прычым вы-
лікае гістарычнае значэнне для
стварэння адзінага фронту мела
жужная абарона комунізма тав.
Дэмітравым; па-другое, пераход
рабочых да актыўнай абароны
супроць свайго нацыянальнага фа-
шызма. Тав. Пік у гэтай сувязі
ўказвае на ўсвагучную стачку ў
летым 1934 года ва Францыі, на
чотаўскія паўдзі 1934 года ў Аў-
стрыі, на кастрычнішкі баі ў
1934 годзе ў Іспаніі. Пролетарыят
адказвае на фашысцкае наступ-
ленне ўзброенай барацьбой».

Яшчэ большы ўплыў на раз-
віццё пролетарскай барацьбы ва

Тав. Пік канстатуе далей, што
на гэтым этапе барацьбы моцна
скажывалася адсталасць работ-
кампартыі па заваяванні саюзні-
каў пролетарыята з асяроддзя ся-
лі і гарадскоў дробнай буржуазіі.
Тав. Пік ўказвае таўсама на кан-
крэтныя неахопы ў рабоце ко-
муністычных партый сярод гарадскіх

ўсёх краінах аказала, паводле
слоў таварыша Піка, барацьба ва
Францыі. Французскі пролетарыят
без роўніцы партыйнай прыналеж-
насці вышаў на вуліцу, каб даць
адпор фашызму, і адбыў першае
буйнае нападзенне фашыстаў. Гэ-
тым сваім выступленнем пролета-
рыят прымусіў сацыялістычную
партыю Францыі (праўда, пасля
выкікі хістанняў) пайсці на на-
паценне аб адзіным фронце з ко-
муністычнай партыяй.

«Комуністычная партыя Фран-
цыі,— прадаўжае тав. Пік,—
сваім дэспічным залажыла фун-
дамент шырокага народнага фрон-
та для барацьбы супроць фашызма
і вайны, які прыпятае ўсё больш
шырокія сляі сямлі, гарадскоў
дробнай буржуазіі і інтэлігенты,
які ўцягвае ў рух прыхільнікаў
партыі радыкал-сацыялістаў і ўсё
больш высювае рэволюцыйны
пролетарыят як гегемона і кіраў-
ніка барацьбы ўсёх працоўных».
(Доўгія апладысмэнты).

Падкрэслішы значэнне велізар-
най антыфашысцкай дэманстрацыі
14 ліпеня 1935 года ва Францыі,
тав. Пік прадаўжае: «Становішча
ва Францыі велімі абвастрылася.
Ад далейшага развіцця адзінага
і народнага фронту, ад актыўна-
мас залажыць цяпер дэс трэці
рэспублікі і дэмакратыі, дэс пра-
цоўных мас...»

Барацьба французскага пролета-
рыята паказала ўсім працоўным
як павінен дзейнічаць пролетары-
ят у капіталістычных краінах,
каб даць адпор наступленню фа-
шызма і падняцца да заваявання
дыктатуры пролетарыята, да со-
цыялізма. Пагадненне аб адзіным
фронце паміж сацыялістамі і ко-
муністамі ва Францыі, на якое толь-
кі пад націскам мас, наперакор
выканкому II Інтэрнацыянала, па-
палі французскія сацыялісты, па-
казала шлях левым сацыял-дэма-
кратам ва ўсёх краінах.

Гэта прываля да пагадненняў аб
адзіным фронце паміж комуністамі
і сацыялістамі Аўстрыі, Іспаніі і
Італіі і да масавых выступленняў
рабочых мас на аснове адзінага
фронту ў Англіі, Злучаных Шта-
тах, Польшчы, Чэхаславакіі і ва
многіх іншых краінах, дзе кіраў-
ніцтва сацыялістычных партый,
таксама як і выканком II Інтэрна-
цыянала, усё яшчэ адліліе ўсямае
пагадненне з комуністамі».

«Рух адзінага фронту працоў-
ных,— прадаўжае тав. Пік,—
пракладвае сабе дарогу ва ўсёх ка-
піталістычных краінах... Гэты рух
знаходзіць сваё выражэнне ў са-
мых рознастайных формах. пачы-
наючы ад пагадненняў паміж пар-
тыямі і па-за партыйным амстэр-
дамска-плеельсім рухам супроць
фашызма і вайны, што ўзначаль-
ваецца нашым другам Анры Бар-

босам, і канчалючы аб'яднаннем
профсаваў, юваніч, скартыўных,
культура-асветных і іншых ар-
ганізацый. Рэфармісцкія лідэры, не
гледзячы на ўсе свае старанні,
ўжо не здолжылі паралізаваць ма-
гутны ўплыў лозунга адзінаства ба-
рацьбы ўсёх пролетарыаў супроць-
фашызма і вайны. Яшчэ менш
яны могуць перашкодзіць росту
ўплыву перамогі сацыялізма ў
СССР на працоўныя масы ва ўсім
свеце. Няхай сацыял-дэмакраты
адзінаць ва ўрадах у Чэхаславакіі,
Бельгіі, Даніі, Швецыі і Нарвегіі,
няхай лейбарысты бяруць у свае
рукі ўладу ў Англіі,— комуністы
будуць падтрымліваць іх супроць-
фашыстаў, але рабочыя масы ў
гэтых краінах пачалі разумець,
што сіла іх не ва ўваданні міні-
стэрскімі партфеліямі, а ў бараць-
бе адзіным фронтам.

Але міністры — сацыял-дэма-
краты ў Чэхаславакіі, Даніі, Шве-
цыі, Нарвегіі не вядуць сапраўд-
най барацьбы супроць фашызма.
Чэшскі народ ахватаў трывогай за
дэс сваёй нацыянальнай незалеж-
насці. Комуністы падзяляюць гэту
трывогу. Але што робіць сацыял-
дэмакратычныя міністры? Замест
таго, каб шляхам палітыкі, адпа-
вядваючай нацыянальным і эканамі-
чным інтарэсам працоўных мас,
вырваць глебу з-пад агентаў Гіт-
лера ў Чэхаславакіі, яны выра-
цілі фашысцкі рух Генлейна і аб-
ляжчаюць яму магчымасць ушпа-
нуць большасць чэхаславакііх
немцаў у яго партыю.

Замест таго, каб мабілізаваць
ўсе сілы народу супроць фашыз-
ма, яны праследуюць комуністаў.
Замест таго, каб салжаць у турму
і канцлагеры фашыстаў, яны са-
джаюць у турму комуністаў і ан-
тыфашыстаў. Замест таго, каб
весці барацьбу супроць падпаль-
пчыкаў вайны, даць і шведскі
сацыял-дэмакратычны ўрад сваёй
палітыкай на справе аказваецца
падтрыманне фашысцкай Герма-
ніі...

Работы клас, як гэта віднаць у
асабліваці ў Чэхаславакіі, імк-
нецца да адзінага фронту з ко-
муністамі, каб па-пролетарску раз-
лічыцца з фашыстамі і з падпаль-
пчыкамі вайны, каб не паласці ў
такое становішча, у якім знахо-
дзіцца цяпер германскі пролетары-
ят, і не дапусціць новай сусветнай
вайны».

Пасля кароткага пералічэння ас-
ноўных фактаў міжнароднага ра-
бочага руху за перыяд пасля VI
кангрэса, характарызуючых яго
ўзды і ўзросшую волю мас да
барацьбы за сацыялізм, тав. Пік
пераходзіць да характарыстыкі
становішча ў паасобных секцыях
Комінтэрна.

«Такія адносіны да былых са-
цыял-дэмакратыаў,— гаворыць
Пік,— сведчаць аб поўным пера-
тварэнні пералому, які адбываецца
ў сацыял-дэмакратычных масах.
Аб гэтым пераломе сведчыць
прыклад нашай аўстрыйскай пар-
тыі, якая зараз больш чым на
2/3 складаецца з таварышаў, які
лічце год назад былі ў сацыял-
дэмакратычнай партыі, а цяпер з'яў-
ляюцца вернымі, адданымі і ак-
тыўнымі членамі кампартыі Ін-
тэрнацыянала».

Далей тав. Пік гаворыць: «Пад-
рыхтоўка ў барацьбе за заваяван-
не большасці пролетарыята на бо-
кампартыі гаворыць: шырокі
фронт, глыбей ва ўсе масавыя ар-
ганізацыі!»

Задача нашай работы ўнутры
партыі такава: умацаванне пар-
тыі і ставішчэнне палітычнага
ўраоўню партыйных арганізацый».

Затым тав. Пік пераходзіць да
становішча паасобных ваажнейшых
секцыяў Комуністычнага Інтэрна-
цыянала і ў першую чаргу спы-
няецца на германскай барацьбе гер-
манскай кампартыі.

«Комуністычная партыя Герма-
ніі,— гаворыць тав. Пік,— на-
ша буйнейшая комуністычная пар-
тыя ў капіталістычным свеце,
якая пасля пераломна германска-
га пролетарыята ў студзені 1933
года ні на адзін дзень не сыйня-
ла барацьбы супроць буржуазіі,—
важна ў падломе. Яна з'яўля-
ца буйнейшай у гісторыі рабочага
руху нелегальнай партыяй проле-
тарыята. Наперакор тэрору, пера-
магаючы сектанцкую ўстаноўку
часткі кіраўніцтва, партыя мабілі-
зуе пролетарскія масы супроць фа-
шызма і супроць падрыхтоўкі но-
вай вайны, дна змагаецца ў абар-
ону штодзённых патрэб рабочых.
У процівагу запавуенням главароў
нацыянал-сацыялістаў, быццам
яны знішчылі марксізм, партыя
даказала, што можна, праўда, раз-
біць сацыял-дэмакратычны поў-
да-марксізм і дэмакратычны ілю-
зіі, але што марксізма не зні-
шчыць. (Апладысмэнты). Аб ума-
цаванні нацыянал-сацыялісцкага
рэжыму на больш ці менш доў-
гас не можа быць і гутаркі.

Комуністычная партыя Аўстрыі
лічце паўтара года назад была
прапагандысцкай групай і не ка-
рысталася якімі ўплывам. Пас-
ля банкруцтва сацыял-дэмакраты
яна стала вытчай партыяй аўст-
рыйскага пролетарыята. (Аплады-
смэнты). Яна з поспехам змагаецца
супроць перажыткаў рэфармізма
за адзіны фронт, за згуртаванне
ўсёх рэволюцыйных рабочых у
адзіную комуністычную партыю.

Комуністычная партыя Іспаніі
якая ў часе VI сусветнага кан-
грэса прадстаўляла сабой сектанц-
кую групу, якая складалася не
раважна з эмігрантаў, зрабіла
згуртаванай, загартаванай у ба-

Комуністы, якія арганізуюць

«Такія адносіны да былых са-
цыял-дэмакратыаў,— гаворыць
Пік,— сведчаць аб поўным пера-
тварэнні пералому, які адбываецца
ў сацыял-дэмакратычных масах.
Аб гэтым пераломе сведчыць
прыклад нашай аўстрыйскай пар-
тыі, якая зараз больш чым на
2/3 складаецца з таварышаў, які
лічце год назад былі ў сацыял-
дэмакратычнай партыі, а цяпер з'яў-
ляюцца вернымі, адданымі і ак-
тыўнымі членамі кампартыі Ін-
тэрнацыянала».

Далей тав. Пік гаворыць: «Пад-
рыхтоўка ў барацьбе за заваяван-
не большасці пролетарыята на бо-
кампартыі гаворыць: шырокі
фронт, глыбей ва ўсе масавыя ар-
ганізацыі!»

Задача нашай работы ўнутры
партыі такава: умацаванне пар-
тыі і ставішчэнне палітычнага
ўраоўню партыйных арганізацый».

Затым тав. Пік пераходзіць да
становішча паасобных ваажнейшых
секцыяў Комуністычнага Інтэрна-
цыянала і ў першую чаргу спы-
няецца на германскай барацьбе гер-
манскай кампартыі.

«Комуністычная партыя Герма-
ніі,— гаворыць тав. Пік,— на-
ша буйнейшая комуністычная пар-
тыя ў капіталістычным свеце,
якая пасля пераломна германска-
га пролетарыята ў студзені 1933
года ні на адзін дзень не сыйня-
ла барацьбы супроць буржуазіі,—
важна ў падломе. Яна з'яўля-
ца буйнейшай у гісторыі рабочага
руху нелегальнай партыяй проле-
тарыята. Наперакор тэрору, пера-
магаючы сектанцкую ўстаноўку
часткі кіраўніцтва, партыя мабілі-
зуе пролетарскія масы супроць фа-
шызма і супроць падрыхтоўкі но-
вай вайны, дна змагаецца ў абар-
ону штодзённых патрэб рабочых.
У процівагу запавуенням главароў
нацыянал-сацыялістаў, быццам
яны знішчылі марксізм, партыя
даказала, што можна, праўда, раз-
біць сацыял-дэмакратычны поў-
да-марксізм і дэмакратычны ілю-
зіі, але што марксізма не зні-
шчыць. (Апладысмэнты). Аб ума-
цаванні нацыянал-сацыялісцкага
рэжыму на больш ці менш доў-
гас не можа быць і гутаркі.

Комуністычная партыя Аўстрыі
лічце паўтара года назад была
прапагандысцкай групай і не ка-
рысталася якімі ўплывам. Пас-
ля банкруцтва сацыял-дэмакраты
яна стала вытчай партыяй аўст-
рыйскага пролетарыята. (Аплады-
смэнты). Яна з поспехам змагаецца
супроць перажыткаў рэфармізма
за адзіны фронт, за згуртаванне
ўсёх рэволюцыйных рабочых у
адзіную комуністычную партыю.

Комуністычная партыя Іспаніі
якая ў часе VI сусветнага кан-
грэса прадстаўляла сабой сектанц-
кую групу, якая складалася не
раважна з эмігрантаў, зрабіла
згуртаванай, загартаванай у ба-

Комуністы, якія арганізуюць

«Такія адносіны да былых са-
цыял-дэмакратыаў,— гаворыць
Пік,— сведчаць аб поўным пера-
тварэнні пералому, які адбываецца
ў сацыял-дэмакратычных масах.
Аб гэтым пераломе сведчыць
прыклад нашай аўстрыйскай пар-
тыі, якая зараз больш чым на
2/3 складаецца з таварышаў, які
лічце год назад былі ў сацыял-
дэмакратычнай партыі, а цяпер з'яў-
ляюцца вернымі, адданымі і ак-
тыўнымі членамі кампартыі Ін-
тэрнацыянала».

Далей тав. Пік гаворыць: «Пад-
рыхтоўка ў барацьбе за заваяван-
не большасці пролетарыята на бо-
кампартыі гаворыць: шырокі
фронт, глыбей ва ўсе масавыя ар-
ганізацыі!»

Задача нашай работы ўнутры
партыі такава: умацаванне пар-
тыі і ставішчэнне палітычнага
ўраоўню партыйных арганізацый».

Затым тав. Пік пераходзіць да
становішча паасобных ваажнейшых
секцыяў Комуністычнага Інтэрна-
цыянала і ў першую чаргу спы-
няецца на германскай барацьбе гер-
манскай кампартыі.

«Комуністычная партыя Герма-
ніі,— гаворыць тав. Пік,— на-
ша буйнейшая комуністычная пар-
тыя ў капіталістычным свеце,
якая пасля пераломна германска-
га пролетарыята ў студзені 1933
года ні на адзін дзень не сыйня-
ла барацьбы супроць буржуазіі,—
важна ў падломе. Яна з'яўля-
ца буйнейшай у гісторыі рабочага
руху нелегальнай партыяй проле-
тарыята. Наперакор тэрору, пера-
магаючы сектанцкую ўстаноўку
часткі кіраўніцтва, партыя мабілі-
зуе пролетарскія масы супроць фа-
шызма і супроць падрыхтоўкі но-
вай вайны, дна змагаецца ў абар-
ону штодзённых патрэб рабочых.
У процівагу запавуенням главароў
нацыянал-сацыялістаў, быццам
яны знішчылі марксізм, партыя
даказала, што можна, праўда, раз-
біць сацыял-дэмакратычны поў-
да-марксізм і дэмакратычны ілю-
зіі, але што марксізма не зні-
шчыць. (Апладысмэнты). Аб ума-
цаванні нацыянал-сацыялісцкага
рэжыму на больш ці менш доў-
гас не можа быць і гутаркі.

Комуністычная партыя Аўстрыі
лічце паўтара года назад была
прапагандысцкай групай і не ка-
рысталася якімі ўплывам. Пас-
ля банкруцтва сацыял-дэмакраты
яна стала вытчай партыяй аўст-
рыйскага пролетарыята. (Аплады-
смэнты). Яна з поспехам змагаецца
супроць перажыткаў рэфармізма
за адзіны фронт, за згуртаванне
ўсёх рэволюцыйных рабочых у
адзіную комуністычную партыю.

Комуністычная партыя Іспаніі
якая ў часе VI сусветнага кан-
грэса прадстаўляла сабой сектанц-
кую групу, якая складалася не
раважна з эмігрантаў, зрабіла
згуртаванай, загартаванай у ба-

Комуністы, якія арганізуюць

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

СПРАВАЗДАЧА АБ ДЗЕЙНАСЦІ ВЫКАНКОМА КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

Працяг даклада тав. ПІКА

як масовай партыі і магучым палітычным фактарам у развіцці іспанскай рэвалюцыі. (Апладзісменты). Не лозунгі ўспрымаюцца ўсё больш шырокімі масамі. У кастрычніку 1934 года яна ўжо адтрымала вялікую палітычную ролю на ўзброеных баіх. Ад яе далейшага развіцця залежыць новы ўздым іспанскай рэвалюцыі.

Назва шырокім масам славай камуністычнай партыі Італія па працягу мінулых семі год стала на перадавым баівым пасу ў барацьбе народаў калоній і залежных краін. Яна налічвае больш 300 тысяч членаў. Яна стварыла Чырвоную армію і заваявала ўладу ў значнай частцы Італіі. (Апладзісменты). Не поспехі павязваюць, што толькі лозунгі Камуністычнага Інтэрнацыянала служыць шырокай зоркай шырокім працоўным масам народаў калоній. Але наша італьянская партыя яшчэ не заваявала большасці працоўных у гамінацый Італіі. Яна не мела яшчэ арганізаваць пролетарыяты пачаўшых прамысловых цэнтраў, і перад ёй стаіць велізарная і трудная задача: у барацьбе супроць нацыянальнай буржуазіі і японскай Інтэрвенцыйнай партыі савецкую рэвалюцыю на ўсю Італію.

Другой найважнейшай рыскай палесці ў галіне развіцця рэвалюцыйнага руху ў калоніях з'яўляецца стварэнне камуністычнай партыі Індыі. (Апладзісменты).

Камуністычная партыя Францыі дасягнула найбольшых поспехаў у параўнанні з кампартыяй другіх імперыялістычных краін. Яна патрыла да сваіх членаў і, дзякуючы пасляковаму правядзенню тактыкі адзінага фронту, стала ў вышэйшай ступені важным палітычным фактарам на Францыі. (Апладзісменты). Перад ёй стаіць задача ўмацаваць адзіны фронт ушч працоўных супроць наступлення фашызма і вайны, за што-дзённымі патрабаваннямі работных мас, адбыць далейшыя этапы фашызма і пром барацьбу супроць фашызма ўдзельніцтва мас на барацьбу за савецкі.

Камуністычная партыя Англіі, ковальская арганізацыя ў параўнанні з гелбарыскай партыяй, павялічыла на 1/3 лік сваіх членаў, устанавіла адзіны фронт з

(Апладзісменты). Адзіны фронт даў партыі магчымасць падыйсці яшчэ бліжэй да шырокіх мас.

Камуністычная партыя Чэхаславакіі ў праішоўшых гады кіравала шырокімі масавымі рухамі і палітычна і арганізацыйна ўмацавалася.

І, нарэшце, таварышы, яшчэ некалькі слоў аб вядучай найважнейшай секцыі нашага Інтэрнацыянала — аб партыі Лёгіна і Сталіна — аб ВКП(б). (Апладзісменты).

У гэты перыяд яна дабілася над кіраўніцтвам тав. Сталіна новых перамог сусветна-історычнага значэння і вядзе барацьбу за ўстаўленне бяспасвага сацыялістычнага грамадства. Яна дае нам велькі прыклад таго, як треба ўмацаваць і перамагаць.

З часу VI кангрэса, — падкрэслівае тав. Пік, — калі многія з секцый Камінтэрна раздзіраліся ўнутранымі спрэчкамі і фразыяйнай барацьбай, адбылося сур'ёзнае згуртаванне. «Цяпер мы адзіны і згуртаваны, як ніколі», — заяўляе тав. Пік пад апладзісменты кангрэса.

Адначасушы факт глыбокага палітычнага крызіса II Інтэрнацыянала, тав. Пік прадаўжае:

«Тэорыі II Інтэрнацыянала нацягвалі банкруцтва. Тэорыі Камуністычнага Інтэрнацыянала апраўданы самі жывымі».

Крызіс сацыял-дэмакратыі і ўсяго II Інтэрнацыянала ставіць перад усімі сацыял-дэмакратычнымі рабочымі, перад усімі масовымі сацыял-дэмакратычнымі функцыянерамі пытанне: «што-ж далей».

Мы не раз спрабавалі выкалкому II Інтэрнацыянала ўстаўленне адзінага фронту для барацьбы супроць наступлення капітала, фашызма і вайны. Не для стварэння дэкларацыі, а існуючыя да сапраўднай барацьбы, мы ў 1933 годзе прапанавалі прысутніць да перагавору паміж масовымі партыямі, але II Інтэрнацыянал актыўна нашу прапанову і заявіў, што перагаворы могуць зводзіць толькі паміж інтэрнацыяналамі. У 1934 годзе мы прапанавалі адмысьліва перагаворы аб канкрэтных сумесных выступленнях. Цяпер станаючы былі

ўверх і аблягчыць становішча буржуазіі гэтых краін. Аднак, такі пад'ём капіталістычнай гаспадаркі, пры ўмове абвастрэння агульнага крызіса капіталізма, не можа прывесці да стабілізацыі і да спадку рэвалюцыйнай хвалі».

Указаўшы, што на глебе абвастрэння ўсёй палітычнай абстаноўкі ваенная небяспека будзе прадаўжаць расці, тав. Пік падкрэслівае, што буржуазія, адчуваючы, што яна няздольна ўжо больш ажыццяўляць сваё панаванне над дэмакратычнай масай, вымушана зняць гэту маску. «Буржуазія вымушана — не па добрай волі, а па нуждзе — ва ўсё большай меры, ва ўсё новыя краінах імкнуцца да забеспячэння свайго панавання шляхам пераходу ад парламенцкага метаду, да тэрарыстычнага, фашысцкага метаду кіравання, пазбаўляючы працоўных апошніх астаткаў дэмакратычных праў, праў на абарону сваіх інтарэсаў».

У той-жа час, — гаворыць далей тав. Пік, — палітыка фашыстаў узмацняе антыфашысцкі рух і з'яўляецца для буржуазіі другіх краін пераход да фашысцкай дыктатуры.

«Мы ўпэўнены, — гаворыць тав. Пік, — што сумеснай барацьбой пролетарыята капіталістычных краін і СССР за мір можна пралахіць вайну».

Адтэрмінаванне вайны і захаванне міру, — заявіў тав. Пік, — аблягчыць пролетарыяту СССР будаўніцтва сацыялізма, а працоўным капіталістычных краін дэмакратычна ўмацаваць свае пазіцыі ў барацьбе супроць капітала.

«Пачатак імперыялістамі вайны, — прадаўжае тав. Пік, — будзе азначаць пачатак рэвалюцыйнага крызіса ва ўсім капіталістычным свеце».

Задача пролетарыяту ўсяго свету — змагацца за перамогу рэвалюцыі, за ператварэнне імперыялістычнай вайны ў грамадзяскую вайну супроць буржуазіі.

Якое-б ні было далейшае рэзультат, справа ідзе к рэвалюцыі. Рэвалюцыйны крызіс яшчэ не паспеў, але рэвалюцыйны крызіс спее ва ўсім свеце. Шалёнай падрыхтоўкай вайны і спробамі ўстанавіць фашысцкую дыктатуру на ўсё новых краінах буржуазія яшчэ больш абвастрае становішча і паскарае пасляванне гэтага крызіса».

ДЗЕННІК ВЯЧЭРНЯГА ПАСЯДЖЭННЯ 27 ЛІПЕНЯ

На вачэрнім пасяджэнні, якое адбылася пад старшынствам тав. Арнольда, першыя атрымлівае слова тав. Арнольд (Галандыя).

Шматлікімі фактычнымі данымі дэлегат галандскай кампартыі паведаваў, што ў Галандыі за час ад VI да VII сусветных кангрэсаў Камінтэрна разгортвалася рэвалюцыйны рух. Рост уплыву галандскай кампартыі сказаўся і на апошніх выбарах, ва якіх галандская кампартыя павялічыла больш чым удвая колькасць сваіх мандатаў у муніцыпалітэтах. У сучасны момант, у сувязі з ўрадавым крызісам у Галандыі, перад кампартыяй стаіць адказная задача — скарыстаць супярэчнасці ў лагеры буржуазіі для згуртавання пад сваім сцягам новых атрадаў працоўных. Разам з тым, партыі неабходна ліквідаваць сектанцтва, якое ўсё яшчэ існуе ў пасобных мясцовых арганізацыях.

— Рапэні VII сусветнага кангрэса Камінтэрна, — заканчвае тав. Арнольд, — адкрыюць новыя перспектывы барацьбы за перамогу сацыялізма. (Апладзісменты).

Пасля тав. Арнольда выступіў, «платкавы доўгімі апладзісментамі, тав. Браўдэр (ЗША).

— Камуністычная партыя ЗША, — сказаў т. Браўдэр, — правяла чытку сваіх радоў ад трацісцкай і прыхільнагаў і разгарнула шырокую работу сярод мас, пранікнуўшы ў самыя розныя сфэры працоўных.

Радам прэманістраваў ўдэтым стачачнага руху за апошнія гады і ўсё ўзрастаючую ролю кампартыі Рост уплыву кампартыі прывёў да значнага павелічэння ліку членаў партыі. Гарачымі апладзісментамі зал сустракае заяву тав. Браўдэра аб тым, што колькасць негрыянскіх работных, уступіўшых у партыю, значна павялічылася.

— Ва ўмовах актывізацыі фашысцкіх элементаў у ЗША, — заканчвае Браўдэр, — галоўная задача, якая стаіць перад кампартыяй ЗША, — гэта арганізаваць многамільённыя масы на барацьбу з фашызмам. (Апладзісменты).

Старшыня прадастаўляе слова тав. Марсель Кашэму. Дэлегаты вітаюць пачатак трыбуна французскіх камуністаў аваншій. Доўга не змаўкаюць апладзісменты. З зала

паслуха вольчы: «Някай жыве камуністычная партыя Францыі!», «Някай жыве пролетарскі адзіны фронт!», «Някай жыве Камінтэрн!», «Някай жыве правядзі сусветнага пролетарыята Сталіна!».

З глыбокай увагай слухаюць дэлегаты аркую прамову тав. Кашэна, неадварова прарываючы не апладзісментамі. Тав. Кашэна яркімі прыкладамі характарызуе поспехі камуністычнай партыі Францыі за апошнія гады. Палітычная роля камуністычнай партыі значна вырасла за апошні час. Партыя была ініцыятарам адзінага фронту, які выраўнаў народны фронт. Ва Францыі ў сучасны момант няма другой такой партыі, якая каардытавала б такім давер'ем у найшыроўшых мас працоўных, якім карыстаецца камуністычная партыя. Камуністычная партыя Францыі на аснове барацьбы на два фронты здала значныя шляхі к масам.

Фашысты ва Францыі рытууюцца да рашучых дзеянняў. 14 ліпеня работныя масы дэлі ім дастойны адказ. Дзякуючы народнаму фронту, мы агульнымі намаганнямі дабіліся таго, што небяспека новай імперыялістычнай вайны будзе адсунута.

Франка савецкае пагадненне з'яўляецца адным з крокаў на шляху да барацьбы за мір. Французскія работны чым больш думаюць аб гэтым пагадненні, тым больш яны пераконваюцца, навоўкі мудр тав. Сталіна. Мы ніколі яшчэ не мелі такіх поспехаў на нашых масавых мітынгах, як пасля таго, як камуністычная партыя Францыі растлумачыла працоўным масам і значэнне гэтага пагаднення. Усім, хто невялікімі вайну, мы павінны аб'яднаць у барацьбе супроць вайны. Савецкі Саюз яшчэ ніколі не знаходзіўся пад такой пагравай імперыялістычнага нападу, як зараз. Але ўсё, што ёсць чэснага на зямлі, адважваецца ад свету капіталізма і звяртае свае погляды на Савецкі Саюз. Камуністы павінны ўзначаліць гэты рух у абарону радзінных працоўных ўсёго свету, у абарону савецкай краіны.

Апошнімі словамі Кашэна тоніць у бурні аплады. Увесь зал утэме, размаюцца гучы «Інтэрнацыянала».

ДЗЕННІК РАДНІ УНІАГА ПАСЯДЖЭННЯ 28 ЛІПЕНЯ

Старшынястве тав. Кембел. Першыя слова атрымлівае тав. Брэтлінг (кампартыя Швецыі). Тав. Брэтлінг гаворыць аб ідэях выніках расколу 1929 года

сваім шырокім масам працоўных. І калі пачалося наступленне фашыстаў, партыя адолала ім даць адпор. Рост уплыву кампартыі атрымаў у выніку іх актывізацыі і ініцыятыўнасці сваіх членаў.

АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ У МАГІЛЕУСКАЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што кіраўніцтва Магілёўскага РК КП(б)Б і асабіста тав. Рэвінска, неадарваўшы ўсёй палітычнай аднаснасці дырэктывы ЦК ВКП(б) аб правядзенні партыйных дакументаў і не мабілізавалі ўсю партыйную арганізацыю на рашучае выкрыццё ўсёх жулікаў, прахадзімаў, чужых партыі жордэй. Замест большаўскай правядзенні сапраўднасці і прыналежнасці камуністу партыйнага білета, замест правядзення партыйных дакументаў, сталі на шлях фармальнай, канцелярскай правядзенні партдакументаў. У таварышоў, правяраючых партыйныя дакументы, існуе невольніцкая «тэорыя», што «мы большасць камуністаў даўно ведаем» (Хасман), таму не патрабуецца глыбокай сур'ёзнай правядзенні. Гэта шчодрная «тэорыя» прывяла да таго, што ў правядзенні партдакументаў была дапушчана спешка, партдакументы правяраліся нахаду, выкрываючая работа разгортвана не была. Усё гэта прывяло да таго, што вялікая колькасць дэфектаў у акты не завосілася і гэтыя дэфекты не правяраліся.

су Фоміч, выхадзец з класавых-чужых элементаў.

Выхадцы з гэтага, бюро ЦК КП(б)Б прызнае правядзенную работу па правядзенні партдакументаў у магілёўскай партарганізацыі нездавальняючай і ўсю правядзенную правядзенную партдакументаў адміненне.

Бюро ЦК КП(б)Б абавязвае Магілёўскі райком партыі і асабіста тав. Рэвінскага:

1. Правесці паўторную прапрацоўку пільма ЦК ВКП(б) на бюро РК, актыўна, партыйных партарганізацыяў і з камуністамі-апазіцыянамі і паўторную правядзенні партыйных дакументаў, шырока растлумачыўшы партыйнай арганізацыі ўсю палітычную аднаснасць правядзення работ, асабіста ў БП(б)Б, як награнічнай партарганізацыі.

Мабілізаваць актыўнасць і пільнасць партарганізацыі на выкрыццё ўсёх прахадзімаў, жулікаў, чужакоў, прахадзімаў у партыю, атрымаўшы ашуканым шляхам партбілеты.

2. Абавязваць т. Рэвінскага растлумачыць партыйнай арганізацыі, што паўторная правядзенні партдакументаў праводзіцца ў Магілёўскай партарганізацыі на віне т. Рэвінскага і бюро РК, якое не забяспечыла рэалізацыю пільма ЦК ВКП(б) аб правядзенні партдакументаў.

3. Паўторная правядзенні партдакументаў павінна быць арганізавана з выключнай стараннасцю сур'ёзнасцю і глыбінёй. Вакол гэтай работы павінна быць мабілізавана ўся партарганізацыя.

4. Абавязваць тав. Рэвінскага закончыць паўторную правядзенні партдакументаў к 15 верасня 1935 г.

5. Палярэвіць т. Рэвінскага і бюро Магілёўскага РК, што ў выпадку, калі ім не будзе забяспечана большаўскай рэалізацыя пільма ЦК ВКП(б), яны паставяць себе па-за радамі партыі.

Напярэдадні антываеннага дня

ЮНАЦКАЕ АБ'ЯДНАННЕ БАРАЦЬБЫ ЗА МІР І СВАБОДУ У ШВЕЙЦАРЫІ

ВЕНА, 27 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Цурыха, 20 саюзаў моладзі Швейцарыі рашылі стварыць «юнацкае аб'яднанне барацьбы за мір і свабоду» у сувязі з надыходзячым антываенным днём 1-га жніўня. У гэты дзень аб'я-

Арышты работных у Будапешце

ВЕНА, 27 ліпеня. (БЕЛТА). Будапешцкая «Уймалдэраг» паведамляе, што ўжо напярэдадні забастоўкі будаўнічых работных у Будапешце паліцыйнай было арыштавана многа жыхарак, выданных профсаюзішчымі будаўнічымі работ-

Ліва партія як свідчення і, деякими способами проявленню тактиці адвінага фронту, стала у вишнійшій ступені важливим політичним фактором на Франції. (Апладисменти). Перед ёю стаіць задача ўказаваць адзіны фронт усіх працоўных супроць наступлення фашызма і ваіны, за што-дзённымі неправавамі рабочых мас, адбыць далейшыя атакі фашызма і пра барацьбу супроць фашызма ўдзельніць масы на барацьбу на савецкі.

Комуністычная партыя Англіі, копіяваць арганізацыю ў параўнанні з лейбарысцкай партыяй, павялічыла на 1/3 лік сваіх членаў, устанавіла адзіны фронт з несаветскай рабочай партыяй і сваёй пастыковай работай у месцах і правільна прымяненнем тактыкі адвінага фронту ўказавае сваё становішча ў рэдах профсаюнага руху і разам з тым у рэдах рабочага класа ў краіні.

Комуністычная партыя ЗША, пасля пераходнага фракцыянальнага барацьбы, значна вырасла якасна і стала на мору абвастрэння эканамічнага крызіса пашырэння сваёй улічэння ў шырокіх масах рабочага класа, фермерства і інтэлігенцыі.

Комуністычная партыя Японіі, якая працуе ва ўмовах невяржальна цяжкага тэрару, на-большэйшым арганізавала барацьбу супроць наступлення японскага імперыялізма і аказала сур'ёзнае падтрыманне працоўным масам Кітая.

Комуністычная партыя Польшчы не толькі перамагла зваржэную фракцыяную барацьбу, але і вырасла за час паміж VI і VII сусветнымі кангрэсамі больш чым утрал, расшырыла сваю палітычную ўлікэння, і дзкуючы сваім правільным баявым лозунгам, адолела ўпачаткі буйны масавы рух.

Мы не раз спрашаноўвалі выкашную II Інтэрнацыянала ўстанавіць адвінага фронту для барацьбы супроць наступлення капіталізма, фашызма і ваіны. Не для стварэння выкарадкаў, а імкнучыся да сакраўнай барацьбы, ім ў 1933 годзе прапанавалі прыступіць да перагавору паміж наасобнымі партыямі, але II Інтэрнацыянал адхіліў гэтую прапанову і заявіў, што перагаворы могуць мець месца толькі паміж інтэрнацыянальнымі выкашнымі II Інтэрнацыянала адкрыць непасрэдыя перагаворы аб канкрэтных сумесных выступленнях. Нашы спрапановы былі зноў-гата адхілены. У 1935 годзе перад першым мая мы зноў прапанавалі выкашному II Інтэрнацыяналу ўстанавіць адзіны фронт. На гэты раз ён заявіў, што перагаворы могуць адбыцца паміж партыямі, а не паміж інтэрнацыяналамі.

Чаго-ж хоча II Інтэрнацыянал? Куды ён хоча павесці масы? Адно з двух: або ён усю не можа дзейнічаць у якасці інтэрнацыянальнай арганізацыі, або ён саботуе адзіноства пролетарыята.

«Мы прапануем усім сацыялістам, мы прапануем усім сацыялістычным партыям адзіна правільны і магчымы шлях — іці разам з намі, комуністамі, адзіным фронтам на барацьбу супроць фашызма, ваіны і капіталізма, за сацыялізм».

Мы прапануем аб'яднанне ўсіх рэвалюцыйных сіл пролетарыята ў адну рэвалюцыйную партыю на выправававай тэарэтычнай і арганізацыйнай аснове вучэння Маркса і Леніна».

Мы прапануем аб'яднанне ўсіх рэвалюцыйных сіл пролетарыята ў адну рэвалюцыйную партыю на выправававай тэарэтычнай і арганізацыйнай аснове вучэння Маркса і Леніна».

— прадаўжае тав. Пік, — будзе азначаць пачатак рэвалюцыйнага крызіса на ўсім капіталістычным свеце.

Залача пролетарыяў усёго свету — змагацца за перамогу рэвалюцыі, за ператварэнне імперыялістычнай ваіны ў грамадзянскую ваіну супроць буржуазіі.

Якое-б ні было далейшае развіццё, справа ідзе к рэвалюцыі. Рэвалюцыйны крызіс яшчэ не напеў, але рэвалюцыйны крызіс сёбе за ўсім свеце. Шалёнай падрыхтоўкай ваіны і спробамі ўстанавіць фашызцкую дыктатуру на ўсё новых краінах буржуазія яшчэ больш абвастрае становішча і паскарае наспяванне гэтага крызіса».

Наша задача, — заканчвае тав. Пік свой даклад, — заключаецца ў тым, каб арганізаваць працоўныя масы, якія падмаюцца супроць капіталізма, у згуртаваную, рэвалюцыйную армію пролетарыята і павесці яе на штурм капіталізма.

Наш сусветны кангрэс павінен умяшчаць волю ўсіх пролетарыятаў да перамагання расколу ў рабочым класе, да стварэння шырокага адвінага фронту, адзінага набылі-заваць на барацьбу супроць наступлення капіталізма, фашызма і ваіны самага шырокага народнага масы.

Наш сусветны кангрэс павінен паказаць пролетарыяту шлях да адной рэвалюцыйнай партыі, якая стаіць на непахіснай базе марксізма-ленінізма.

Мы ўсе павінны найсці з гэтага кангрэса з логічным уседакладненнем, што ад нас, ад нашай работы, залежыць лёс пролетарыята і ўсёго чалавецтва.

Мы павінны вывесці з гэтага кангрэса логічнае ўседакладненне, што вывесці працоўныя масы з гэтых, нужды і жахаў капіталізма можна толькі шляхам звяржэння ўлады эксплуатаатарскіх класаў, толькі ўстанавіўшы дыктатуру пролетарыята і савецкай улады.

«Наша задача — не толькі гэты шлях паказаць, але разам з масамі і на чале нас на гэтым шляху іці».

Мы ідем на барацьбу — за свабоду, за мір, за хлеб, за савецкую ўладу, за сацыялізм.

«Наша задача — заканчвае тав. Пік, — будзе азначаць пачатак рэвалюцыйнага крызіса на ўсім капіталістычным свеце.

Залача пролетарыяў усёго свету — змагацца за перамогу рэвалюцыі, за ператварэнне імперыялістычнай ваіны ў грамадзянскую ваіну супроць буржуазіі.

Якое-б ні было далейшае развіццё, справа ідзе к рэвалюцыі. Рэвалюцыйны крызіс яшчэ не напеў, але рэвалюцыйны крызіс сёбе за ўсім свеце. Шалёнай падрыхтоўкай ваіны і спробамі ўстанавіць фашызцкую дыктатуру на ўсё новых краінах буржуазія яшчэ больш абвастрае становішча і паскарае наспяванне гэтага крызіса».

Наша задача, — заканчвае тав. Пік свой даклад, — заключаецца ў тым, каб арганізаваць працоўныя масы, якія падмаюцца супроць капіталізма, у згуртаваную, рэвалюцыйную армію пролетарыята і павесці яе на штурм капіталізма.

Наш сусветны кангрэс павінен умяшчаць волю ўсіх пролетарыятаў да перамагання расколу ў рабочым класе, да стварэння шырокага адвінага фронту, адзінага набылі-заваць на барацьбу супроць наступлення капіталізма, фашызма і ваіны самага шырокага народнага масы.

Наш сусветны кангрэс павінен паказаць пролетарыяту шлях да адной рэвалюцыйнай партыі, якая стаіць на непахіснай базе марксізма-ленінізма.

Мы ўсе павінны найсці з гэтага кангрэса з логічным уседакладненнем, што ад нас, ад нашай работы, залежыць лёс пролетарыята і ўсёго чалавецтва.

Мы павінны вывесці з гэтага кангрэса логічнае ўседакладненне, што вывесці працоўныя масы з гэтых, нужды і жахаў капіталізма можна толькі шляхам звяржэння ўлады эксплуатаатарскіх класаў, толькі ўстанавіўшы дыктатуру пролетарыята і савецкай улады.

«Наша задача — не толькі гэты шлях паказаць, але разам з масамі і на чале нас на гэтым шляху іці».

Мы ідем на барацьбу — за свабоду, за мір, за хлеб, за савецкую ўладу, за сацыялізм.

што ёсць часнага на зямлі, адварачаюцца ад свету капіталізма і зварачае свае погляды на Савецкі Саюз. Комуністы павінны ўпачаткіць гэты рух у абарону радзімы працоўных усёго свету, у абарону савецкай краіны.

Апошнімі словамі Кашэна тонуць у бурні авадый. Увесь зал устае, разлагодна гукі «Інтэрнацыянала».

Старшыня прадаўжае тав. Кемпбел. Першым слова атрымаў тав. Брэйлінг (коміартыя Швейцыі). Тав. Брэйлінг гаворыць аб прыякіх выніках расколу 1929 года, калі права-анартуністычная групе Чыльбума ўдалося ўвесці частку партыі ад лініі Комінтэрна. Галоўную ролю тут адыгралі памылкі і слабасці ў рабоце. Аднак, ужо ў 1931 годзе пачаўся новы ўздым, актывізацыя супрацьўлення рабочага класа, сур'ёзнае паліпшэнне работы ў месцах. Гэта паказалі, у прыватнасці, апошнія муніцыпальныя выбары, у якіх партыя заваявала 700 мандатаў.

На трыбуну падмаюцца прадстаўнікі бразільскай каміартыі т. Маркес. Атрысавалішы барацьбу роўных імперыялістычных груп за пераважанне ў краіне і суперніцтва змешнага капітала з нацыянальнай буржуазіяй — за жанаполю эканамічнай бразільскай працоўных, тав. Маркес указвае на рост баявых настроў працоўных Бразыліі, у прыватнасці на быстры рост стачачнай барацьбы.

У пажытай барацьбе з улічэннем генеральнай лініі, — гаворыць тав. Маркес, — бразільская партыя адвабувае нацыі ў месцах, адначасова павялічыўшы свой склад да 8—10 тысяч чалавек.

Партыі калесніць ініцыятыва стварэння нацыянальна-вызваленчага альянса, упачаткіўшага нацыянальна-вызваленчы рух бразільскай працоўных.

Прадстаўнік люксембургскай партыі тав. Мілер расказвае аб напружанай барацьбе з фашызмам, якую вядзе гэта самая маленькая секцыя Комінтэрна. Люксембург, — гаворыць тав. Мілер, — стаў адным з аб'ектаў дамагаюняў германскага фашызма, які імкнецца захапіць у свае рукі ваенную прамысловасць краіны.

Пасля перапынку слова атрымаў тав. Р. Сланскі (Чэхаславакія). Ён гаворыць аб шляху развіцця комуністычнай партыі Чэхаславакіі з часу VI кангрэса Комінтэрна. Комуністычная партыя Чэхаславакіі заратвалася і вырасла ў жорсткай барацьбе стачачку супроць правах апартуністаў, а потым і супроць «лева-апартуністычных сектантаў». У рэзультате, да моманту разгару эканамічнага крызіса комуністычная партыя даволі ўказадалася, каб узначаліць рух мас у раззе эканамічных бабў.

Партыі ўдалося падняць на барацьбу за штодзённымі патраба-

ваіні шырокія масы працоўных. І калі пачалося наступленне фашызмаў, партыя адолела ім даць адпор. Рост улікэння каміартыі атрымаў, у прыватнасці, сваё выражэнне ў той перамозе, якую яна атрымала на апошніх выбарах. Вялікі водгук сярод народнага мас Чэхаславакіі і велізарную сімпатыю да Савецкага Саюза выклікае мірнае палітыка СССР. Народныя масы Чэхаславакіі, якія знаходзяцца пад безупынай пагрозай з боку гітлераўскага фашызма, зразумелі, што СССР з'яўляецца сапраўдным абаронцам усіх прытчачаных, невялікіх і слабых нацый.

«Комуністычная партыя Чэхаславакіі, — гаворыць тав. Сланскі, — стаіць перад пролетарыятам і найшырэйшымі масамі працоўных залучу — стаць абарончымі валам супроць наступлення фашызма і для абароны Савецкага Саюза».

Апошнімі словамі тав. Сланскага выклікаюць шумныя апладисменты кангрэса.

Пасля тав. Сланскага слова прадастаўляецца прадстаўніку ірландскай каміартыі тав. Ольгейрсон, які расказвае аб росце комуністычнага руху і аб рэвалюцыйных баях у Ірландыі.

Затым з п'якавай і поўнай зместу прамовай выступіў член дэлегацыі германскай каміартыі тав. Аерман. Ярымі вобразным прыкладам ілюструе ён тым «эсэпаўскай» метады работы, да якіх запанавалі ў падполле германскай каміартыі прыходзіцца зварачацца для скарывянення дэталічных марксімацёў у сваёй рабоце.

Германская комуністычная партыя, — гаворыць тав. Аерман, — знаходзіцца на шляху да стварэння шырокага адвінага фронту. Яна знайшла шляхі і надыходы да сацыял-дэмакратычных рабочых. знайшла патрэбную для гэтага мову. «Асноўная задача комуністычнай партыі Германіі, — залучае працоўна, — гэта стварэнне найшырэйшага антыфашызмага адвінага народнага фронту». Цяпершыні апладисментамі праводзіць ён зал.

Апошнімі ў ранішнім пасяджэнні выступіў тав. Марціно (Мексіка). Які расказваў аб барацьбе і поспехах комуністычнай партыі Мексікі ў справе заваявання шырокіх народнага мас.

На гэтым ранішнім пасяджэнні закрываецца.

На гэтым ранішнім пасяджэнні закрываецца.

На гэтым ранішнім пасяджэнні закрываецца.

«Комуністычная партыя Чэхаславакіі, — гаворыць тав. Сланскі, — стаіць перад пролетарыятам і найшырэйшымі масамі працоўных залучу — стаць абарончымі валам супроць наступлення фашызма і для абароны Савецкага Саюза».

Апошнімі словамі тав. Сланскага выклікаюць шумныя апладисменты кангрэса.

Пасля тав. Сланскага слова прадастаўляецца прадстаўніку ірландскай каміартыі тав. Ольгейрсон, які расказвае аб росце комуністычнага руху і аб рэвалюцыйных баях у Ірландыі.

Затым з п'якавай і поўнай зместу прамовай выступіў член дэлегацыі германскай каміартыі тав. Аерман. Ярымі вобразным прыкладам ілюструе ён тым «эсэпаўскай» метады работы, да якіх запанавалі ў падполле германскай каміартыі прыходзіцца зварачацца для скарывянення дэталічных марксімацёў у сваёй рабоце.

Германская комуністычная партыя, — гаворыць тав. Аерман, — знаходзіцца на шляху да стварэння шырокага адвінага фронту. Яна знайшла шляхі і надыходы да сацыял-дэмакратычных рабочых. знайшла патрэбную для гэтага мову. «Асноўная задача комуністычнай партыі Германіі, — залучае працоўна, — гэта стварэнне найшырэйшага антыфашызмага адвінага народнага фронту». Цяпершыні апладисментамі праводзіць ён зал.

Апошнімі ў ранішнім пасяджэнні выступіў тав. Марціно (Мексіка). Які расказваў аб барацьбе і поспехах комуністычнай партыі Мексікі ў справе заваявання шырокіх народнага мас.

На гэтым ранішнім пасяджэнні закрываецца.

ПЕРСПЕКТИВЫ СУСВЕТНАГА РАЗВІЦЦЯ І СУСВЕТНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ

«Якія-ж перспектывы сусветнага развіцця, якія перспектывы сусветнай рэвалюцыі? — ставіць пытанне тав. Пік. Капіталістычная сістэма патрэсана да самых асноў развіццём агульнага крызіса капіталізма, сусветным эканамічным крызісам, узрастаючым рэвалюцыйна-вызваленчым працоўных і намячаючымся ў некаторых краінах сімптомамі палітычнага крызіса. Сілы буржуазіі аслаблі, сілы пролетарыята ўмацаваліся. Суадносіны сіл у сусветным маштабе змяніліся на карысць сацыялізма і на нікую капіталізма».

Тав. Пік падкрэслівае адначасова рост і магучасць Савецкага Саюза, стаўшага велізарнай і важнейшым фактарам у сусветнай барацьбе за сацыялізм.

«Якія-ж перспектывы сусветнага развіцця, якія перспектывы сусветнай рэвалюцыі? — ставіць пытанне тав. Пік. Капіталістычная сістэма патрэсана да самых асноў развіццём агульнага крызіса капіталізма, сусветным эканамічным крызісам, узрастаючым рэвалюцыйна-вызваленчым працоўных і намячаючымся ў некаторых краінах сімптомамі палітычнага крызіса. Сілы буржуазіі аслаблі, сілы пролетарыята ўмацаваліся. Суадносіны сіл у сусветным маштабе змяніліся на карысць сацыялізма і на нікую капіталізма».

Тав. Пік падкрэслівае адначасова рост і магучасць Савецкага Саюза, стаўшага велізарнай і важнейшым фактарам у сусветнай барацьбе за сацыялізм.

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

«Важны дзень дэманструе нам перавагу сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі над капіталістычнай, — гаворыць тав. Пік. — Перамога сацыялізма павярне да ко-

БЕСПРЫТУЛЬНЫ ПАРК

Письмо служачага

У Ветны ёць прыгожы парк. Ён размяшчаны сярод садоў, дзе многа вясель і адаровага паветра. Раней у парку збіралася моладзь. Вечарам вылазілі гуляць, дэманстравалі кіно-фільмы. Зараз гэтага няма. На парку няма і вечарам пасуцца коні, каровы і свіньні. Лаўні забруджаны лясчотатамі. Гніе адкрытая сцяна.

У шматлікіх гаспадароў жытні прыкочаюць сюды і зашчэпаюць лепшыя дрэвы.

І гэта нічога не трывожыць старшыню горсавета т. Вадап'янева і старшыню райліспрома т. Лазоўскага, якія забыліся аб парку.

рудэн.

НА ФЕРМЕ ДЗЕЙНІЧАЮЦЬ КЛАСАВЫЯ ВОРАГІ

Письмо работніка раённай газеты

Сябра мсвой на МТФ калгаса ім. Леніна, Бараўлянскага сельсавета (Віцебскі раён) загнуў 17 кароў, 5 кароў і асталіся хворымі 10 кароў. На ферме брудна. Цяжка падрыхтаваць вошны.

Загачыў МТФ Брыгаў сістэматычна і дзівосна, дэна збівае жонку і выганяе з хаты дзяцей.

Ветэрынар — прафілактыкам з'яўляецца сын былога падрабавальніка Іваноў. Пасьбу жыўдзі ў калгасе даручылі былому кулаку Мазніну Сяміну.

Пра ўсё гэта добра ведае інжынер дырэктара МТС на палітчасты тав. Міхайчыку. Міхайчык «праваў» неаднаразова сільна друку аб дзейнасці кулацкіх элементаў на ферме калгаса. Але Брыгаў, Іваноў і Мазнін і да гэтага часу «прадуюць» на ферме.

АЗАРОНАК.

У ЧАЙНОЙ БРУДНА

У т. Барысаве каля базарнай плошчы ёць чайная і закуская. Загачыў іх ле і з'яўляецца тав. Шаўра.

Загачыў у чайную. Ужо з нарада сутракае кіслы нах. У буфета і на сталах многа кух. На пад-

ПАСЯДЖЭННЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ БССР

25 ліпеня пад старшынствам тав. Галадзеда адбылося чарговае пасяджэнне СНК БССР.

НАТУРАЛЬНЫ КАУЧУК У БССР

Некалькі год назад на Узбекістане была знойдзена дзікая каучукавая расліна. Трэст «Каучуканос» правёў вопыты па вырошчванню каучукавоса ў Іванаўскай і іншых абласцях Саюза. Вопыты далі станоўчыя вынікі. З 1933 года такія-ж вопыты праводзяцца на менскай балотнай станцыі.

Намеснік дырэктара трэста «Каучуканос» тав. Шынгараў і дырэктар Балотнага інстытута тав. Шушкевіч далася СНК БССР аб выніках двухгадовых вопытаў вырошчвання каучукавосаў. Асобныя віды каучукавосаў вельмі добра растуць у БССР, лёгка пераносяць нашу зіму. Тут жа па пасяджэнні СНК былі паказаны ўзоры высокакачэснага каучука, атрыманага з такіх каучукавосаў.

Соўпарком абавязваў Наркмазем размясціць увосень гэтага года на БССР не менш 200 гектараў пасеваў каучукавоса, прадугледзеўшы пашырэнне працяглых пасеваў у 1936 годзе да 600-800 гектараў. Усесаюзны трэст «Каучуканос» адпускае неабходныя сродкі на арганізацыю работ і падрыхтоўку кадроў.

БУДАЎНІЦВА КАНСЕРВОГА КАМБІНАТА

Новы від прамысловасці ствараецца ў БССР. У 1936 годзе праектуецца будаўніцтва ў Рагачоўе кансервовага камбіната з вытворчай праграмай у 15 млн. банак кансерваў (10 млн. садава-агародных і 5 млн. малочных).

Тав. Галадзеда ў сваім выступленні на пасяджэнні СНК падкрэсліў, што падрыхтоўка сыравінай базы для камбіната з'яўляецца вядучай гаспадарча-палітычнай праблемай. Рагачоўскі раён павінен стаць уворнай практычнай школай для ўсёй БССР па пастаноўцы высокапрадукцыйнай жылёлагадоўлі, лугаводства, садоўніцтва і агародніцтва. Тамі магчымы камбінат будзе рентабельным і дасць высокакачэсную прадукцыю толькі тады, калі будзе вець у дастатковай колькасці добрую сыравіну — высокапрадукцыйнае малако, лепшыя



Уборка жыта мінцарнай-самесіснай у калгасе «Чырвонаярмеец», Менскага раёна. Фото А. МІКУЦКАГА.

МАШЫНА-ТРАКТАРНАЯ СТАНЦЫЯ БЕЗ УБОРАЧНЫХ МАШЫН

ПРАПОЙСК. Уборачная гэтага года характэрна двума акалічнасцямі. Па-першае, багаты ўраджай азімых і яравых пасяваў амаль адначасова. Па-другое, якіны сонечнымі дні раілігам змяняюцца на пасмурныя, дажджлівыя. Каб унікнуць страт ад калгасаў, соўгасаў і раённых арганізацый патрабуецца максімум кансервацыі, арганізацыі і вапрусання сіл на ўборачнай праграмай у 15 млн. банак кансерваў (10 млн. садава-агародных і 5 млн. малочных).

Жыццё азімых калгасам раёна распачалі выбарачным парадкам даўна 6—7 таму назад, жыта дні 3—4. Ёсць калгасы, як імя Чарымова, Лаваніцкага сельсавета, дзе жэлта ўжо атмяну і жыта да 100 гектараў. Такія калгасы, як «Маяк», Іванішчаўскага сельсавета, пачалі перабіць абш. Жгудь машыны і сарпаны. Але ў раёне не знойдзецца ні аднаго калгаса, дзе-б разам з жыварскай, сарпана на ўборку ўжываліся і касы. Вось калгас «Чырвоная зорка», Лаваніцкага сельсавета. Жыта ў кал-

гас не ўлічце вядучы страт. Старшыня калгаса Майсеенка ўпарта не жадае прымяняць касу.

У калгасе «Пабэда», гэтага-ж сельсавета, тэрмін для ўборкі жыта вызначыў ў 9,5 дзён. Усю ўборку збожжавых разлічваюць правесці за 26,5 дзён. Калгас таксама не жадае прымяняць касу на ўборцы жыта.

Некваліфікаваныя прымяняць касу на ўборцы жыта зыходзяць з раённых кіруючых арганізацый. У раёне так гавораць:

— У дзёне ўборачных работ каса ў нас зойце патэснае месца таму, што ў раёне шмат засеяна грэчкі, а грэчку будуць убіраць касой...

Паўстае пытанне, а чым яшчэ можна убіраць грэчку? Але ад гэтага расцягнуты тэрміны ўборкі жыта ў многіх калгасам не скарочыцца і, выніком, будуць страты.

Машына-трактарная станцыя на ўборачнай прышла без ўборачных машын. Наркмазем унесь час павартаваць, што накіраваны жыве спецыялістамі, але спецыяліст МТС не атрымаў. МТС атрымаў

ВЕСТКІ З ПАЛЁУ

У калгасам Якаўлевіцкага сельсавета, Аршанскага раёна, ідзе выбарачнае жыццё. Калгас «Сазнанне» 21 ліпеня здаў на загадчы пункт 120 кілограмаў збожжа новага ўраджая і атрымаў першы квіток. У калгасе добра арганізавана праца на ўборцы. Адрозна пасля жытва снапы звозяцца, сушацца і малочыцца.

плюшчыкаў.

Калгас «Шлях сацыялізма» Брушчынаўскага сельсавета, Рагачоўскага раёна, пачаў ўборку зусім падрыхтаваным. Свірны добра ачышчаны, пабелены і працэпифкаваны. Для супкі хлеба абсталявана спецыяльная зернасушылка. Калгаснікі Белянкоў, Капанчук і Бузыноў удасканалі працэфіншую малатарню, у выніку чаго на малацьбе эканоміцца рабочая сіла.

суднікаў.

Вялікі ўраджай трэба рільна ахоўваць

ГОРКІ (Кар. «Звязь»). Па я-

Закрылася Усебеларуская нарада гаспадарнікаў пры ЦК КП(б)Б

Ранішняе пасяджэнне 28 ліпеня

На ранішнім пасяджэнні 28 ліпеня пад старшынствам тав. Георгідзе прадаўжаліся спрэчкі.

Матэрыяльна-бытавое становішча рабочых за апошнія гады значна палепшылася.

— За 1934—35 год, — гаворыць адказны сакратар ЦСПСБ тав. Гераўнер, — 69.000 рабочых БССР атрымалі індывідуальныя агароды. Павялічыліся выдаткі сацыяльнага страхавання, 100 мільёнаў рублёў галавы бюджэт сацстрахавання БССР. Выраслі дасканалыя рабочыя пасёлкі — пры шайковай фабрыцы ў Магілёве, пры дрэвакамбінаце ў Бабруйску, пры фабрыцы «Х Окцябр» у Рэчыцы і т. д.

Тав. Гераўнер зварачвае ўвагу гаспадарнікаў на неабходнасць больш класавых адносін да кожнага рабочага.

Выступалі таксама т.т. Младэн, Гурэвіч, Эгле, Слонім і др.

У канцы ранішняга пасяджэння выступіў з вялікай прамавай старшыня Соўпаркома БССР тав. ГАЛАДЗЕД.

Заклучнае пасяджэнне 28 ліпеня

Вечарам на нарадзе закончыліся спрэчкі. Усёго выказалася 64 чалавекі. Пасля заключнага слова тав. Балціна былі заслушаны інфармацыі аб рабоце будаўнічай, металаапрацоўчай і фінансавай камісій.

Пад бурныя апладысменты нарада прыняла прывітанні тав. Сталіну і VII кангрэсу Комінтэрна. Пасланы таксама прывітанні ЦК КП(б)Б — тав. Гінало і СНК БССР — тав. Галадзеда.

Нарада паслала тэлеграму маскоўскаму камітэту ВКП(б) тав. Хрушчова і Моссовету — тав. Булганіну аб уключэнні прамысловасці БССР у ажыццяўленне вядучага плана рэканструкцыі горада Масквы.

Нарада звярнулася з адзовай да ўсіх рабочых, работніц, ГТР па практычных пытаннях работы прамысловасці.

Пасля кароткай заключнай прамовы тав. Готфрыда нарада закончыла сваю работу.

Зводка ходу сечаздачы, сенаўборкі, ўборкі азімых і ранняй каласавых ярыны, цераблення ільну, пад'ёму папараў і цаліны, вывазкі гною і сіласавання па раёнах БССР

На 25 ліпеня 1935 г. (у процантах)

Назва раёнаў	Здачы сена дзяржаве	Скошана нагур. сенажаць	Застагавана скошанага сена	Уборка азімых і ранняй ярыны	Вывазка гною	Церабленне ільну	Пад'ём папараў	Цаліны	Вывозка гною на папар	Засіласавана
1. Заслаўскі	127,0	101,5	92,0	0,1	—	77,8	26,2	7,7	19,6	
2. Лепельскі	121,6	100,3	78,7	—	—	72,4	84,3	27,8	37,4	
3. Смалевіцкі	116,0	106,1	91,4	2,5	2,0	65,6	63,7	8,0	23,8	
4. Шклоўскі	110,0	111,0	43,1	0,1	11,4	93,3	20,2	31,7	9,7	
5. Аршанскі	106,4	105,9	100,0	0,7	5,0	78,4	67,0	74,3	46,4	
6. Менскі	106,2	106,1	100,0	—	—	81,2	89,0	62,8	36,5	
7. Асвейскі	105,5	101,4	46,8	—	—	7,2	69,9	22,5	70,8	29,8
8. Чашніцкі	103,7	98,9	88,7	7,5	1,1	69,0	32,2	95,7	49,3	
9. Бабруйскі	103,0	99,5	93,4	20,2	—	100,0	100,1	66,9	63,6	
10. Кастрыковіцкі	101,5	101,3	84,2	14,3	3,2	80,0	18,7	71,3	34,6	
11. Чавускі	100,9	97,8	77,5	2,6	8,9	77,1	61,1	87,7	36,1	
12. Крупскі	100,7	104,1	52,2	—	—	9,0	93,5	72,1	38,6	50,5
13. Віцебскі	100,1	95,7	85,1	0,2	—	59,3	35,2	87,5	45,2	
14. Бешанковіцкі	100,0	99,7	80,4	—	1,9	93,4	52,2	116,5	12,0	
15. Дрыгачоўскі	98,4	100,1	82,7	—	3,0	87,9	20,7	99,3	64,1	

ЧАЙНОЎ БРУДНА

у Барысаве каля базарнай плошчы ёць чайная і закусачная. Звычайна са з'яўляюцца тав. ігра.

алягоні у чайную. Ужо з на- суотракае кіслы нах. У буфе- на сталах многа кух. На пад- смецце і грязь.

чайной і закусачнай поўная вясёліцы. Калгаснікі сядзі- ні не захоўваюць.

Тэма, чаму ў чайную не за- дае санітарная інспекцыя?

А. ЕГОРАНКАУ.

Выпуск інжынераў па механізацыі лесараспрацовак

Вывучаю работу дэпартаўна-афіцыйнага камітэ пры Бе- лускім лесатэхнічным інстытуце, ад якой абразалі дыпломныя сесты студэнты-дыпламанты ле- савыязатэчнага факультэта.

Ільну праводзенай работы змак годзісь інжынераў па звышнім лесараспрацовак і су- хутнага лесатранспарту 33 чал- нікі, закончыўшы іспытут. од выпускнікоў 78 проц. чле- КП(б)В і ЛКСМ; рабочая пра- ца складае 67 процантаў.

Усе аб'екты праектавання ўва- зь вытворчасці трэста Лесбел. дыпломных работах выпускнікоў пяхова вырашан рад актуаль- ных тэхнічных пытанняў па ме- ханізацыі лесараспрацовак і су- хутнага лесатранспарту ва ўмовах зр.

Камісія дала велікі высокую ільну дыпломным праектам вы- пускіноў інстытута, прычым рад ектаў рэкамендован трэсту Лес- для ўкаранення ў вытворчасць праміраваннем аўтараў.

Іамеры выпущаныя інжыне- ры выдатнікі вылучаны для асі- стэкай перападрыхтоўкі па спе- цыяльнасці. Гэта таварышы Лей- (парттысячнік), Вінічкі, Варо- і Качановіч. Астатнія накіроў- ацца ў вытворчыя адзінкі трэ- ста Лесбел.

Такім чынам лясная прамы- сляць БССР атрымае значнае паўненне інжынерных кадраў па іцытных спецыяльнасцях меха- ацыі лесазагатоўак і сухутнага лесатранспарту. Рачынальнае меалае іх скарыстанне на выт- масці будзе значна салзейні- чь пасяховаму выкананню ды- стыў партыі і ўрада аб хутчэй- шым укараненні механізацыі ў іную прамысловасць БССР.

ліў, што падрыхтоўва сярэдняй адукацыі для камбіната з'яўляюцца вя- лікай гаспадарча-палітычнай пра- блемай. Рагачоўскі раён павінен стаць узорнай практычнай школай для ўсёй БССР па паставоўцы вы- сокапрадукцыйнай жыл'агадоўлі, дугаводства, садоўніцтва і агаро- ніцтва. Толькі магутны камбінат бу- дзе рентабельным і дасць высока- ільную прадукцыю толькі тады, калі будзе ёць у дастатковай колькасці добрую сыравіну—вы- сокакацыяўнае малако, лепшыя сарты садавіны і агародніны.

Унесены дэпартаўнакам праект паставовы па будаўніцтву камбіната ОНК прыкладу ў аснову. Камісія пад старшынствам тав. Каранеўс- кага даручыла ў выдзялены тэр- міні каарцірова адрэдагаваць пра- ект паставовы.

На пасяджэнні ОНК было рэ- аглясавана пытанне аб выпуску стабільных падручнікаў. ДВБ і друкарня імя Сталіна не выпуска- юць гэтых падручнікаў у выначы- ны для іх тэраіны.

Соўзнаром даручыў камісіі пад старшынствам тав. Чарнушэвіча тэрмінова разгледзець усе пытанні, звязаныя з выданнем і рэалізацыяй падручнікаў для школ, тэхніку- маў і ВНУ. Гэтай-жа камісіі дару- чана вырашыць пытанне аб заво- зе ў БССР політэхнічнага абсталя- вання і наглядных навучальных дапаможнікаў. (БЕЛТА).

распачалі выбарчыя парадка дзеі 6—7 таму назад, жыта дні 3—4. Ёсць калгасы, як імя Чары- нова, Ляпачыцкага сельсовета, дзе ажата ўжо атменю і жыта да 100 гектараў. Такія калгасы, як «Маяк», Іванічэўскага сельсовета, пачалі перабір аба. Жыць іжынамі і сярпамі. Але ў раёне не знойдзецца ні аднаго калгаса, дзе-б разам з жываркай, сярпам на ўборцы ўжывалом і кася. Ёсць калгас «Чырвоная зорка» Ляпачыцкага сельсовета. Жыта ў кал- гасе 105 гектараў. Ёсць тры жыва- аркі. Калгас намяў па плану ўб- роць яго за 10 дзеі. Тэрмін сель- кі вялікі. Калі ўлічыць, што ў калгасе прыдзецца ўбраць і ін- шымі культурами, то ўборку жыта без касы калгас не скончыць у намячаны тэрмін. Як выпік, кал-

КАЛГАСНІКІ АБЗАВОДЗЯЦЦА ПЧОЛАМІ

Сталінскі статут сельскагаспа- дарчай арцелі даў вялікі штур- шок развіццю розных падсобных галін сельскай гаспадаркі, як пча- лярства і інш. Найлепшым пры- клдам развіцця пчалярства ў кал- гасах з'яўляюцца арцелі Хасціца- кага сельсовета, Даманавіцкага раёна. Яшчэ ў мінулы годзе ў калгасе «Чырвоная звязда» арга- нізавалі пасеку з 20-ці сем'яў пчо- л. Калгас сабраў каля двух пчотнераў мёду, які быў размярко-

каса ў нас зойме пачаснае меоца таму, што ў раёне шмат засяйна грэчні, а грэчку будуць убіраць касой...

Паўтае пытанне, а чым яшчэ можна ўбраць грэчку? Але ад гэтага расцягнутыя тэрміны ўборкі жыта ў многіх калгасах не скары- шца і, наома, будуць отраты.

Машына-трактарная стоніца па ўборачнай прышла без уборач- ных машын. Наркзамес увесь час павядамае, што накіраваны лесе споманявалі, але споманявалася МТС не атрымала. МТС атрымала 2 ільвоперабілі «ВНІЛ», але ска- рыстаць іх на перабілі ільну шельга, бо яны прышлі без біла- ад'омных вагікаў. Трактары МТС не могуць прыступіць да малаць- бы збожжа, бо ні адзін трактар не мае швіва.

М. ВІШНЕУСКІ.

ВАЯ НАМІЖ КАЛГАСНІКАМІ НА ПРАЦА- НІ.

У гэтым годзе пасля абмерка- вання статута сельгасарцелі праў- ленне калгаса рапыла дзвесці колькасць пчола да 57 сем'яў. Калгас набыў новыя рамачныя вулі.

Абзавадзца пчоламі і самі калгаснікі. Ва ўласным карыстан- ні калгаснікаў ёсць 43 сем'і пчола, з якіх 25 у рамачных вулях.

АНДРЗЕУ.

фэкаваны. Для сунікі хлеба аб- сталявана спецыяльная зернасу- шылка. Калгаснікі Белянкоў, Ка- панчук і Кузняцоў удаканалілі прасцейшую малацарню, у выніку чаго на малацьбе эканоміцца ра- бочая сіла.

СУДНІКАУ.

Вялікі ўраджай трэба гільна ахоўваць

ГОРКІ (Кар. «Звязда»). Па па- лоўных даных на 25 ліпеня, у ра- ёне ажата 74 гектары зернавых культур, выпераблена 267 гекта- раў ільну.

Пачалася малацьба і хлебаздача. Калгас «Чырвоны Кастрычнік», Пяршынскага сельсовета, атрымаў шэрых вёток. Аднак, трэба ад- значыць, што гэты-ж калгас ім- кнуўся раней здаць дзяржаве яч- мень, заражоны кляшчом. Гэты ячмень не быў прыняты. Талы кал- гас прывёз высокакаснае збожжа. Калгас імя Калініна, таго-ж сель- совета, здаў дзяржаве пры центне- ры высокакаснага збожжа.

Ураджай у раёне велікі добры як ільну, так і зернавых. Але гэ- ты вялікі ўраджай дрэнна ахоў- ваецца. У калгасе «Чырвоны тра- ктар» кулацкія «цырульнікі» пача- лі стрыжку калоссяў.

ГОЛЬДШВАРЦ.

Знае сел.	Скопана селянінамі	Заставава (сена)	Уборка аса- ранах зр.	Выяра- зана	Ільну	Ільну	Ільну	Ільну	Ільну
1. Заслаўскі	127,0	101,5	92,0	0,1	—	77,6	26,2	7,7	19,6
2. Лешельскі	121,6	100,3	78,7	—	—	72,4	64,3	27,8	37,4
3. Смалаявіцкі	116,0	106,1	91,4	2,5	2,0	65,6	63,7	6,0	23,8
4. Шклоўскі	110,0	111,0	43,1	0,1	11,4	93,8	20,2	31,7	9,7
5. Аршанскі	106,4	105,9	100,0	0,7	5,0	78,4	67,0	74,3	46,4
6. Менскі	106,2	105,1	100,0	—	—	81,2	89,0	62,8	36,5
7. Асвейскі	106,5	101,4	46,6	—	7,2	69,9	22,5	70,8	29,9
8. Чашніцкі	103,7	96,9	88,7	7,5	1,1	69,0	32,2	95,7	49,3
9. Вабруйска	103,0	99,5	93,4	20,2	—	100,0	100,1	66,9	53,6
10. Касцюковіцкі	101,5	101,3	84,2	14,3	3,2	60,0	18,7	71,3	34,6
11. Чавускі	100,9	97,8	77,5	2,6	5,9	77,1	51,1	87,7	36,1
12. Крупскі	100,7	104,1	52,2	—	9,0	93,5	72,1	38,6	50,5
13. Віцебскі	100,1	95,7	86,1	0,2	—	59,8	35,2	87,5	45,2
14. Бешанковіцкі	100,0	99,7	80,4	—	1,9	93,4	52,2	116,5	12,0
15. Дрысенскі	98,4	100,1	92,7	—	3,0	87,9	20,7	99,8	64,1
16. Ветрыноскі	95,0	103,2	87,1	—	0,1	78,2	32,8	47,1	61,0
17. Горацкі	93,7	105,5	86,3	0,2	3,8	102,5	96,4	100,0	97,9
18. Кіраўскі	92,8	102,1	91,4	—	—	117,2	60,2	61,3	38,4
19. Барысаўскі	92,3	105,1	87,7	—	—	120,1	55,9	37,5	33,4
20. Дзяржынскі	91,3	103,2	79,7	—	—	86,9	88,2	72,6	5,7
21. Ушацкі	87,3	99,1	86,8	0,4	0,9	66,0	33,2	41,8	22,0
22. Веткаўскі	85,5	94,5	87,2	9,0	—	54,0	30,2	2,5	56,0
23. Халопеніцкі	85,2	98,9	86,3	1,4	13,2	71,0	43,9	66,2	45,9
24. Грэскі	84,1	111,3	96,1	6,0	33,7	85,1	60,8	4,0	20,7
25. Чачэрскі	79,3	94,1	72,9	10,6	0,3	65,3	4,6	12,6	15,5
26. Пухавіцкі	78,3	101,0	90,8	3,3	14,5	57,9	72,2	7,2	49,0
27. Вялянцкі	77,8	100,5	93,5	5,0	16,1	100,0	67,5	14,2	56,4
28. Бярэзінскі	75,1	102,6	95,6	11,3	6,8	100,0	77,1	13,5	39,0
29. В.Кашалеўскі	75,0	100,2	71,4	7,3	0,9	87,4	54,2	66,7	46,1
30. Расонскі	74,8	87,1	71,1	0,1	0,9	78,6	46,0	47,2	63,4
31. Суражскі	73,7	72,6	86,4	—	—	108,1	56,9	104,8	40,2
32. Ходзьскі	72,9	98,9	88,7	7,5	1,1	69,0	32,2	95,7	31,9
33. Дубровенскі	71,9	98,6	81,5	0,3	2,4	94,1	31,9	111,9	58,0
34. Сяўдзкі	71,3	103,0	96,8	3,6	58,1	78,6	53,3	26,5	38,6
35. Чырвоная-Зорка	71,1	101,0	86,9	—	24,5	56,3	61,4	1,1	21,9
36. Талачынскі	70,9	100,5	89,4	0,3	8,6	100,4	63,6	47,2	72,1
37. Мехаўскі	70,8	92,8	88,0	0,7	2,4	82,7	66,6	142,0	57,2
38. Гарадоцкі	68,3	101,2	87,4	0,8	1,9	71,3	34,4	172,2	60,4
39. Полацкі	67,2	93,7	79,9	—	1,3	74,8	23,3	25,5	24,9
40. Клімавіцкі	66,5	103,0	82,6	2,5	0,8	74,1	42,3	100,0	74,2
41. Удзінскі	66,4	114,7	93,4	3,3	0,6	6,1	8,8	1,0	16,6
42. Круглянскі	65,9	103,9	89,7	0,1	16,0	92,2	52,5	57,9	41,4
43. Сенненскі	65,9	97,1	88,9	0,9	—	61,2	67,0	71,4	44,0
44. Церахоўскі	62,9	104,2	95,1	16,2	0,8	62,5	19,4	36,6	55,8
45. Кармянскі	61,1	93,1	75,1	3,6	—	85,9	51,9	2,9	4,5
46. Прыпяцкі	61,1	102,9	93,3	18,4	0,4	102,1	49,4	69,1	75,9
47. Свяцільскі	60,6	82,5	80,5	13,4	2,3	91,3	24,8	27,6	50,2
48. Асіпавіцкі	57,6	88,3	71,1	3,9	—	51,4	33,7	1,8	36,7
49. Магілёўскі	57,1	106,0	94,0	1,0	3,4	88,1	39,4	23,4	18,3
50. Чырвоная-Зорка	57,0	98,2	80,5	3,4	—	107,9	65,4	11,3	53,4
51. Стараларожскі	54,3	117,1	91,7	9,0	7,8	98,5	97,5	26,7	45,4
52. Калынінскі	53,9	104,8	94,2	—	—	90,9	40,4	6,1	14,3
53. Калатвінскі	53,8	76,0	81,1	35,0	0,1	28,3	32,7	—	40,7
54. Вагушэўскі	53,8	100,9	99,1	1,5	14,9	100,6	96,0	123,6	94,4
55. Рудзёнскі	52,8	109,5	95,4	4,0	39,7	88,8	81,3	51,1	54,5
56. Рагачоўскі	47,8	96,0	81,5	2,2	0,8	56,4	33,7	83,1	39,7
57. Добрунскі	46,3	104,3	92,1	20,4	—	59,8	46,4	8,2	54,0
58. Тураўскі	45,8	92,8	82,3	16,3	—	16,7	30,0	0,4	71,0
59. Гомельскі	45,5	95,3	74,7	40,3	—	42,7	28,5	30,6	29,7
60. Мельніцкі	45,5	80,3	81,3	0,6	0,5	100,2	24,1	16,2	52,0
61. Старобінскі	44,8	114,0	93,9	9,1	39,2	37,6	61,8	27,4	37,3
62. Лёвінскі	44,0	99,7	76,7	—	4,5	74,5	62,6	79,4	60,4
63. Лоеўскі	42,6	94,7	79,6	65,3	—	48,5	65,8	0,6	72,1
64. Чэрвеньскі	41,9	97,9	89,3	3,8	4,2	37,9	46,6	1,7	13,5
65. Клічаўскі	40,7	90,5	80,1	1,7	0,3	88,7	7,9	8,5	6,1
66. Сіроцінскі	40,5	95,7	78,1	0,3	—	61,1	29,4	107,3	51,7
67. Вязьмінскі	39,7	96,6	92,7	—	—	83,5	33,5	9,6	28,5
68. Дрыбінскі	38,0	101,3	78,8	—	—	68,6	76,1	69,0	41,5
69. Жлобінскі	37,1	77,9	81,4	15,1	—	41,7	29,2	2,9	20,3
70. Журавіцкі	34,3	94,6	82,7	9,9	—	100,4	25,3	62,3	43,6
71. Парыцкі	33,7	93,6	59,8	17,7	—	52,7	50,1	2,3	43,0
72. Камярынскі	32,6	76,4	84,3	81,0	—	79,4	21,2	11,7	48,1
73. Палешчанскі	30,0	100,7	78,9	0,2	—	79,7	39,0	4,4	10,6
74. Лагойскі	29,5	87,1	91,5	0,7	2,0	89,3	37,7	4,5	36,6
75. Даманавіцкі	28,9	100,8	83,2	36,7	—	100,2	79,8	23,3	86,0
76. Выхаўскі	25,7	96,1	78,6	1,7	—	49,0	45,0	26,4	19,5
77. Мазырскі	23,3	90,9	57,9	36,8	—	49,0	35,9	25,6	43,0
78. Ельскі	20,7	79,3	82,6	32,6	—	96,8	76,0	8,5	102,1
79. Брацінскі	17,3	90,3	66,0	45,4	—	50,0	24,5	1,1	59,8
80. Хойніцкі	13,8	95,7	66,5	19,7	—	81,3	84,4	7,2	70,3
81. Нараўлянскі	13,8	77,3	80,8	38,0	—	67,0	90,6	35,8	23,3
82. Уваравіцкі	13,8	84,7	75,5	10,6	3,2	51,1	87,0	11,4	36,8
83. Глускі	9,9	94,4	78,0	20,7	—	45,7	40,5	—	24,7
84. Чарыкаўскі	9,5	98,9	96,4	10,7	0,5	90,9	49,6	72,2	78,0
85. Любанскі	9,3	103,5	92,8	34,5	11,				

